

ПІСЬМЫ З БЕЛАРУСКАГА ФРОНТА
НА ПОДСТУПАХ ДА ВІЛЬНА

Экіпаж бронемашыны, у якім знаходзіўся капітан Матускоў, старшы палітрук Кобыляк і вазішэль — комсомолец Ступін, адным з першых уваходзіў у горад Вільна. Гэта было ранняй 19 верасня.

Афіцеры аказаліся ў акружэнні. Пасідашы кулямёты, яны разбегліся. Адна афіцэр уцякаў у легкай машыне, каля якой разарваўся снарад. Кінуўшы машыну, бегліць уцёк.

У ВАРожым Акружэнні

Мая рота змяшчалася на заходняй акраіне Гродна. Камандзір батальёна паставіў мне баявую задачу — прасякчыцца па вуліцы ў цэнтр горада і знішчыць атакуючыя паліцэйскія роты, прымаючы баявы паразак рухавіка ўпярэд на баках вуліцы, скарыставаўшы ўсёмі выстуі дома, праціўнік атакуючы агоны. Стрэлалі з фронту і тылу.

У гэтых умовах пачаўся баявы пераход. Пасідашы кулямёты, яны разбегліся. Адна афіцэр уцякаў у легкай машыне, каля якой разарваўся снарад. Кінуўшы машыну, бегліць уцёк.

Як Я знішчыў Кулямёт Ворага

Мы ваялі агонь на вокнах казармы дзе знаходзіўся афіцэрская банда. Толькі з'явіўся агонь кулямёт — мы тут і пачынаем стрэлаць.

Я быстра ўставаў прыпал, навуў гарматы і выстрэліў. Снарад уцараваў лезь ізік афіцэра. Дах пачаў гарэць.



На гарадах і сёлах Заходняй Беларусі. У вёсцы Сува ў раёне Гілыя Гарадзішча да групы байцоў і камандзіраў Чырвонай Арміі падыходзіць група лясных дэмакратычна-партызанскіх атрадаў Беларуска-Беларускай народна-вызвольнай арміі. На пераплане — адна з груп таварышаў Сталіна. На здымку — байцы паказваюць дэмакратычна-партызанскіх атрадаў, асцярожна ў гэтым «Красноармейская дэмакратычна-партызанская армія» (фотаздымак ТАСС).

ХТО УЛАДАЎ ЗЯМЛЁЙ
У НОВАГРУДСКІМ ВЯЯВОДСТВЕ?

Зямля. Ваякі марыў аб ёй сельскія. Ён і яго сям'я падзялілі. Дзеці яго хадзілі голымі і босымі, усеі сям'ей яны працавалі ад пемнага да пемнага, працавалі на пана, на фэадыянтка, а з безнасна і як выварацца не маглі.

Божым памешчыц у сярэднім уладаў участкам зямлі амаль у 1000 гектараў. А тавіа, як Кара Орург у Велозобскай воласці меў 6.000 гектараў, а некаторыя і на 9.000 гектараў.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ ЗАНЯЦЦА ЛЬВОВА
ЧАСЦЯМІ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

ЗАХОДНЯЯ УКРАЇНА. 24 верасня. (Спец. нар. ТАСС). У гутарцы з нашым спецыяльным каардынатарам палітработнікам тав. Барысуў паказалі падрабязнасці ўстаўлення савецкіх войскаў ва Львове.

К 5 гадзінам дня горад быў поўначна заняты. Нагелынітва рудына сустрэла байцоў Чырвонай Арміі, людзі вышлі на вуліцы і віталі чырвоныя часткі, танкавалі засыпалі рыві і разбіралі барыкады, якія былі зроблены незалежымі польскімі камандзірамі.

У бой ідуць камуністамі

У П-скім падраздзяленні, партыйна-комсамоўскай арганізацыі ў баявой абстаноўцы шырока скарыстаўе ваюць партыйна-палітычнай работы ў баях да ворага Хасан.

Заявак байцоў і камандзіроў пішучы, што яны жадаюць іці ў бой камуністамі, членамі ваяікай партыі Леніна—Сталіна.

АД ПЕРШАГА ДА ТРЭЦЬЯГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

28 верасня 1864 года аснван Першы Інтэрнацыянал

В. ФЛОРИН

Член Прэзідыума Выканаўчага Камітэта Камуністычнага Інтэрнацыянала

Заклад «Пролетарыі ўсіх краін, еднайсся!» быў кінут упершыню ў свет «Саюзам камуністаў» у 1848 г. «Камуністычны Маніфест», напісаны Марксам і Энгельсам, ставіў перад рабочымі ўсіх краін задачу нізвержэння буржуазіі, устаўлення панавання пролетарыята і стварэння новага, сацыялістычнага грамадства.

Грамадства, якая не закрывала б дзверэй англійскім трэад-юнітам, французскім і бельгійскім, італьянскім і іспанскім прудыяністам і німецкім дасаліанцам (Энгельс. Прамова да «Камуністычнага Маніфеста»). «Было велікі пажыа ізаляцыі гэта рэч так, каб нашы погляды прынялі форму, прыемную для шэраваіх частак рабочага руху... Неабходна час, каб зноў адзінаўшыся рух зрабіў магчымым ранейшую спелую рэч» (Маркс, Письмо Энгельсу ад 4/ХІ—1864 г.).

У эпоху ІІІ Інтэрнацыянала (1899—1914 г.) рабочы рух ахапіў амаль усе краіны і магутна рос ушырню. Вучэнне Маркса ўсюды прызнаваўся ў якасці асновага базіса рабочага руху. Усходы сацыялістычнай партыі і профсаюзы аб'ядноўвалі сабе прыхільнікаў марксізма. Заарэтычна перамога марксізма прымушала іх ворагаў пераафарбоўваць у «марксістаў» і пад гэтай маскай весці падвільную работу супроць марксізма. Знешнія поспехі рабочых партыі: іх колькасны рост, іх парламенцкія заваяванні, развіццё профсаюзаў у масавыя арганізацыі — супрацьстаялі пачаўся да тэорыі, ападаннем ізаляцыі, што вяло да апарцызмаў і партыяў усеі шырэй.

СУСТРЭЧА АРМІІ ВЫЗВАЛЕННЯ

Нарошце м'ялілі граніцу. Пясчаныя ўзгоркі, пакрытыя лесам, цягнуцца абаліа дарогі. Навокал ролная зямля, абласта і кроўю нашых братоў—рабочых і селян Заходняй Беларусі. Паласаты партызанскі слуп, які дзліўся ранаі краіну па дзве часткі, ляжыць ля дарогі А па бач—підклямі і безпаможны «белы баял» — сімвал панавання, сімвал гнёту, галечкі і бітвы, а зараз аднама пагібелі, смерці, распаду.

Малодшы камандзір Леванчук нястома страляў і разам з тым думал, як выйсці з становішча. І план нарадзіўся. — Лажы тут і страляй! — прапашаў ён Зібера, а я пайду ў лес. Зібер кінуў галавою, і Леванчук знік у цемры.

Дарога ідзе на захад. Ажылі самотныя палаткі. Зямля, азіста, памаладзела, як і самі шпэраршнік гаспадары іе—селяне, батракі. Гэта іх царскі зямля. І вузкія палоскі, і шырокія абшары памешчыцкіх маітнцкаў, усё гэта іхне. Нама болыі памешчыка, капец пакутам, беспараў. Чырвоная Армія, магутная, непераможная армія савецкага народа прынесла ім вызваленне. І таму так радасна сустракае народ чырвоных байцоў. Жывымі, гэці, старымі вітаюць чырвонаармейцаў, асімаюць, пацуюць іх, ківаюць кветкай. Людзі з чырвонымі павязкамі, бантамі ў лётліках стаіць абалат дарогі. Іх жахалае магутнасць нашай арміі, іх азіўляе, радуе культурнасць нашых байцоў.

Вось кулямёт ужо азева. Мошна спіснуну ў руцэ гвалтаў. Віжай, бліжэй, каб не было промаху. Узмах руці і... выбух. Кулямёт змоўк. Леванчук кінуўся ўперад. Тры з іх кіртыцы ад выбуху гранаты. Чалверты кінуўся на Леванчука. Але падаспеўшы ў гэты момант таварыш Леванчука Зібер шыткам прыкалоў яго да зямлі.

Байцы забралі кулямёт, адзінаццаць гранат і ленту з патронамі. А пот яшчэ не канчалася і дарога лшчэ далёка. Наперад на захад!

Вёска Петрукі. На дарозе ваяікі нагоўп народу. Сяляне вітаюць Чырвоную Армію. Мітынг. Высокі куды селянін у шэраі, залатанай світы, паднімаючы ругу ўверх, гаворыць: — Доўга чакалі мы вас, таварышы. Даўно глядзелі на Усход, ці скоро вы прыдзеце. Зямля цяпер наша. Памешчыцкі Уцкі, як снег з палёў увесні. Жыве хай доўга, доўга таварыш Сталін!

Ідзе армія вызвалення на захад. Стурыва, мужныя тавры байцоў поўны рашучасці. Гарматы і кулямёты, ружжы і шэблі наагатове. Кожны вуст праўравацца, бо астатні разбілі польскі арміі таварышчы ў лясак. У лясак—памешчыцкіх паліцэйскіх афіцэра, асаінікі. Яны—бясшчэльныя ў сваёй люты, звырнай нліавісі—арабуюць кусяць з да вулга, падаюць на пасасобныя вёскі, грабьць, азіставацца.

Ідзе армія вызвалення на захад. Стурыва, мужныя тавры байцоў поўны рашучасці. Гарматы і кулямёты, ружжы і шэблі наагатове. Кожны вуст праўравацца, бо астатні разбілі польскі арміі таварышчы ў лясак. У лясак—памешчыцкіх паліцэйскіх афіцэра, асаінікі. Яны—бясшчэльныя ў сваёй люты, звырнай нліавісі—арабуюць кусяць з да вулга, падаюць на пасасобныя вёскі, грабьць, азіставацца.

Ноч. Ніх шуміць асенні лес. Пемра акулата і дарогу, і прыражонныя лозы. Два байцы асталі ад часці і паволі ідуць ля машыны. Раптам з лесу застракатаў кулямёт. Байцы ў момант залеглі і пачалі астрэльваваць. У іх біла вінтюга і гранаты. З лесу чуліся частыя стралы. Відань было, што сілы чырвоныя. А павокал ноч, лес, да часці

Ідзе армія вызвалення на захад. Стурыва, мужныя тавры байцоў поўны рашучасці. Гарматы і кулямёты, ружжы і шэблі наагатове. Кожны вуст праўравацца, бо астатні разбілі польскі арміі таварышчы ў лясак. У лясак—памешчыцкіх паліцэйскіх афіцэра, асаінікі. Яны—бясшчэльныя ў сваёй люты, звырнай нліавісі—арабуюць кусяць з да вулга, падаюць на пасасобныя вёскі, грабьць, азіставацца.

„ЧЫРВОНАЯ АРМАДА“

ЛЬВОВ. (Нар. ТАСС). Па дарозе з Тарнопалля ў Львове ішла частка нашай слаўнай Чырвонай Арміі. Я многа бачыў паваліў на Маскве на Краснай плошчы, у Кеве. Гэтыя павалы сіла і магутнасць нашай арміі яны глыбока хвалявалі, але тое, што я бачыў па дарозе ад Тарнопалля да Львова,—было нешта незвычайнае.

Нашай арміі ў сёлах. Можна пражыць жыццё, можна аб'сазіць свет, але ішо не ўхвалюе чалавек таіх, які карціць сустраць Чырвонай Арміі з селянямі Заходняй Украіны.

Польскі генерал, які камандаваў гарнізонам у Львове, як выявілася потым, загадаў арыштаваць афіцэра, які заяважыў, што Чырвоная Армія пад Львом. Такаа быстрыя марша нашых частак не ўквалідалася ў яго галаве. Ён не павяржыў сваёй разважы і прыняў яе данаселне за паніку.

На танкі ляпалі кветкі, выштыты рушнікі. Дзюдачы зрываюць з шыі каралы і ківаюць і байцам і машыны. Я бачыў, як астанавіўся на некалькі мінуўтках з яго вышукі камандзір. Іто акружыў у яго ігнне, напаліскі руці, за таварыш Усе адрату. Калі азвучыла зня да галавы святочную хустку, павалава да камандзіра і павязала платком яго шыю, нагоўп залёў. Камандзіра схвалілі дзесаты руці і павелі да баявой машыны.

Дарога ад Тарнопалля да Львова прагстаўла баявой бесперапынна рухавіцкай ланцуг баявых машынаў. З Львова ішла пехатны таварыш польскіх салдат. Яны прычуліся каля шаесі, і калі часамі аставаўліваўся калона, салдаты польскай арміі акружалі нашых байцоў, горава віталі сваіх вызваленаў, разгаворыліх бязліку і лютую палкоўнічю кліку панскай Польшчы.

Вось я бачу ваяірыш шпіль залатой-войнак вожы. Прыгавань-гораі! Стары украінекі горад, пад сенамі якога біліся залатэрыш і паўстаўшыя селяніне з сваім ваяічым ворагам — польскай шляхтай. З ранаіцы жыхары горада вышлі на вуліцы са сінгаімі, транспарантамі. Цяльце зьень ішла калона грамадзян Львова і на украінекай і польскай мовах пелі аніу песню— «Інтэрнацыянал». Гіні савецкага народа з перамяўся лозунгамі, якія іслелся ў вуснаў рабочых, інтэлігенцыі: «Хай жыве Сталін!», «Хай жыве Малаўта!», «Хай жыве Варшавіаў!», «Хай жыве Чырвоная Армія!».

Але час расплаты настай. Заходняя Беларусь пры дапамозе ваяікай савецкага народа і папанскага гнёту. Зямля, потам і кроўю селян пачаўа, стала ўзапачінаю свайго сапраўднага гаспадарка — беларускага народа. Азвечная мара селян Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны аб зямлі збылася.

На другі дзень зноў ішла калона даманстрантаў. У кожным савзе у кожнай усешчыні — усхваляваная раласць, радасць лозей, ушпюшчаны ў новае, мірнае, светлае жыццё.

Другі Інтэрнацыянал габелна развадзёўся ў 1914 г. Але яго разлагіцельны груп яшчэ існуе і чацуюме свет. Гэта чужына знікне толькі тады, калі знікне каўміналістычны свет. Да таго часу буржуазія будзе рэагюізі і ўсармліваць сваю креатуру ў нашоў разлагіцель і аслабіць праз яе рабочы рух.

Сіла Маркса і Энгельса, епіл Першага Інтэрнацыянала пахвалілі Ленін і Сталін. Яны вастанавілі і развілі марксістыку тэорыю, узбаігалі яе новымі палажэннямі і выявамі, якія адпавядаюць новай гістарычнай абстаноўцы. Ленін і Сталін ваяілі большыстачную партыю — партыю новага тыпу. На зраду правадору ІІ Інтэрнацыянала Ленін аказаў заклікам да арганізацыі ІІІ Інтэрнацыянала. Кастрычніцкая рэвалюцыя аказала велізарны рэвалюцыяны ўплыў на рабочы рух ва ўсіх краінах. Ініцыятыва Леніна прывала да ўзнікнення ў разле сацыялістычна-рабочых партыі рэвалюцыянага тыпу і у калчавых выніку, да ўтварэння чужых партыі рэвалюцыянага тыпу. Ленін і Сталін ачы ўваць Трэці, Камуністычны Інтэрнацыянал.

Кастрычніцкая рэвалюцыя была трымум марксізма-ленінізма. Яна з'явілася пачаткам перамогі над усім капіталістычным светам. Перамога сацыялізма ў СССР і далейшая пра-оўнацне да камунізма лозыць усім акапугатарам і прыгнечаным іх міжнароўны рабочы рух пазней змог зноў абубавць свой горды былінак. Саюз пролетарыяў усіх краін, створаны Першым Інтэрнацыяналам, прадаўжаў жыць і ішоў наустрача новым перамогам.

Інтэрнацыянал пачаўся класі прагаварыцца і аб'сазіць традыцыі ІІІ Інтэрнацыянала. Ён змаглацца пад сінгаі Маркса — Энгельса — Леніна—Сталіна і з'явіўся Інтэрнацыяналам перамогі пролетарыята ва ўсіх краінах.

УСЯМЕРНА ПАДТРЫМАЦЬ ІНІЦЫЯТЫВУ СОВЕЦКІХ ПАТРЫЁТАК! ЖАНЧЫНЫ АВАЛОДВАЮЦЬ НОВЫМІ ПРАФЕСІЯМІ

У розных канцах маладзечанскага паха мінаста прывадаўчага завода імені Маладзечанскага маладзечанскага чырвонага, белага касцяк работніц. Іх тут многа. Яны выконваюць самую складаную аперцыю. Жанчыны можна бачыць на фрезерных, стружальных, шліфавальных станках, каля жэбечных прэсаў, за адэльнай дэталей, у аборачным аддзяленні.

У ліку знатных людзей прамысловыя, перадавікоў вытворчасці ёсць імята стаханавца, якія паказваюць высокія ўзоры работы, па іх раўняюцца ўсё калектывы. Фрезершчыца тав. Нехайчык, стружальшчыца тав. Дайноўская вытара асабліва сваімі станкамі, выконваюць нормы на 160—180 процантаў.

На аб'ёмных пэкахавых митынгх, шмэсчываных гістарычнаму рашэнню савецкага ўрада аб аказанні бранкай жанчым працоўным Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, выступіла многа работніц. Яны абавязаліся змяніць прызычкі, якія ўводзіліся ў Чырвоную Армію, і стаць на іх месца ў станкаў і машын.

Першай стравіла сваё волю работніца Кіра Сіліч. Раней яна стала на працесе злётай вугалю для пісьмовых сталю. Норму выконвала на 200—250 проц. 21 верасня яе паставілі на больш складаную работу. У першы ж дзень Кіра дала 100 спэкаў для пісьмовых сталю (норма 80 штук).

— Я з вялікім задоволеннем, — гаворыць яна, — перайшла працаваць на новы ўчастак. У паху ўсё час скардзіла, што здарыцца не могуць працаваць на зборцы шафў, буфетаў. Практыка-ж паказвае, што гэта дасяда не так. Я пастаралася ў бліжэйшы час добра і быстра

авадзалаць новай для мяне, больш складанай аперцыяй.

Многа жанчын вылучана на работу ў станкаў і другіх маладзечанскага паха. Работніцы тав. Дайноўская, Грышан, Белаўска, Песіравіч, Дудко і іншыя, якія раней былі заняты на паласоўнай рабоце, зараз працуюць шліфавальшчыцамі, даўбэжчыцамі, канарэзчыцамі. Яны намнога перавыконваюць свае нормы.

На адказным працесе выпуску краскаў працаваў стаханавец тав. Сушко. Зараз яго прывялі ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і залічылі курсантам ваеннага вучылішча. На яго месца стала работніца тав. Фурман. Яна абавязалася дабіцца такіх-жа высокіх паказальнікаў, як і тав. Сушко.

Па паслу майстра аддзельнага аддзялення вылучана стаханавіца тав. Левінбаум. Яна добра спраўляецца са сваімі абавязкамі. Не змела перавыконвае вытворчыя залаткі.

У гэтым лі, калі ўся краіна перажывае такія хваляючыя, радасныя падзеі, на завясе імені Маладзечанскага паха вытворчы ўздым. Людзі працуюць з палюбовай энэргіяй. Многія работніцы значна павысілі сваю выпрацоўку. Шліфавальшчыца тав. Пыбульска і Сілічанавы стаўлі двухсотніцамі. Стружальшчыца тав. Дайноўская павысіла сваю выпрацоўку на 143 да 170 проц., памочніца стаханавца тав. Булькіна — да 225 процантаў.

Паміж пахамі і брыгадамі разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу XII гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

І. ВАСІЛЬКО.

ВЫСОКІЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ

У гэты надыходзячай XII гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі на Мінскай янчавай фабрыцы шырока разгарнулася энэргійнае спаборніцтва за дастойнае выкананне пэна.

21 верасня была паспяхова закончана 9-месячная праграма. Выпушчана прадукцыі на 5.083 тыс. рублёў. За прапайшоўшыя пяцімісячныя тры кварталы фабрыка шляхам скарыстання адыкоў атрамала эканоміі 521 тыс. рублёў.

Валеткі фабрыкі абавязаліся выканаць гадавую праграму да 12 снежня.

Уперашні на фабрыцы ідзе калектыву пэнькажутавага паха, начальнікам якога з'яўляецца тав. Кауфман. Усе работніцы гэтага паха — стаханавцы. Яны змагаюцца за выкананне гадавой праграмы ў колькасці 500 тон вярэткаў на 15 кастрычніка. Лепшыя стаханавцы тав. Шурбак, Капела, Барысана і іншыя выконваюць норму сістэматычна на 170 проц.

За апаўшчы два тыдні прынята 45 новых работніц, сярод іх імята жонка работчыка. 9 чалавек працуюць на складаных працесах на катны калпакоў і на часальных машынах у закладным паху. У янчавым паху на часальных машынах з блон-апаратаў раней працавалі выключна на мужчыны. Гэты працес работы па традыцыі лічыўся недасягальным для жанчын. Зараз на гэтых машынах працуюць жанчыны тт. Сарокіна, Хрушчова і інш. Яны за 5—10 дзён асвоілі работу і перавыконваюць нормы выпрацоўкі.

Г. БЛОЖЫНА.

ДАТЭРМІНОВА ВЫКАНАН ГАДАВЫ ПЛАН

Вялікую вытворчую перамогу атрымалі работніцы калектыву Віцебскай інструментальна-маладзечанскай фабрыкі. Прапайшоўшы на 3 месяцы раней тэрміна выканала гадавую праграму на ўсё асартыментх. Краіна атрымала на 2.631 тыс. рублёў мэбл і розных сталюрых інструментаў. Сабэкорскі прадукцыі зніжаў супроць пэна на 5,6 проц.

Шырока разгарнута ў пахах энэргійнае спаборніцтва. Інструментальны і маладзечанскі сістэматычна выконваюць свае залаткі на 120 і больш процантаў. Перадвікі спаборніцтва тт. Амонаў, Драздоў, Юзіін, Шыяк, Тарасав і Бліжніцкі штотдзённа даюць па 2 нормы. У параўнанні з мінулым годам прадукцыінасы працы на фабрыцы ўзрастае на 26 проц.

Значна палепшылася якасць выпускаемых выпрабў. Сяда фабрыка не атрымала ні адной рэкламацыі на сваю прадукцыю. Усе грамадзянскія прамысловыя маладзечанска на барацьбу за чысты фабрычнай маркі. Створана спецыяльная жонка браку, арганізавана таварыства сук. Грамадскі ўплыў на бракаробаў даў вельмі добрыя рэзультаты.

Многа зроблена па скарыстанню адыкоў вытворчасці. За 8 месяцаў выпушчана на 30 тыс. рублёў ложкаў, табурэтак, каліпаў для акон і іншых прыметаў шыпсэажажы.

Да канца года фабрыка дасць калаткова на 600 тыс. рублёў прадукцыі.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР Аб ходзе сельскагаспадарчых работ у калгасах па раёнах і абласцях рэспублікі на 25 верасня 1939 г. (У процантах да пэна)

Вобласці і раёны	Аб'ём вытворчых работ у процантах да пэна	Пашыта і тавары	Пашыта асярж	Пашыта асярж	Пашыта асярж	Вывада буйнага	Завяршана сіноў
Віцебская вобласць раёны:	66,2	4,9	97,7	8,1	37,8	62,0	
Аршанскі	61,8	7,0	100,0	14,8	27,7	73,4	
Асвейскі	73,9	5,2	100,3	5,5	56,0	88,2	
Багушэўскі	62,9	2,4	98,4	6,9	39,8	71,3	
Бенанковіцкі	55,9	3,3	94,0	2,6	22,7	52,9	
Ветрыцкі	64,7	7,2	90,0	9,8	64,9	55,0	
Віцебскі	71,7	12,0	96,8	12,0	34,8	55,2	
Гарадоўскі	78,3	3,1	99,3	7,8	29,7	70,4	
Дрысенскі	74,9	3,6	98,2	7,1	51,6	50,7	
Дубровенскі	62,9	9,6	100,0	1,9	39,8	50,7	
Дзясненскі	77,1	1,4	91,9	4,5	32,7	59,9	
Дзяткаўскі	50,2	2,1	95,8	6,4	40,1	48,0	
Мехаўскі	80,5	0,4	98,8	4,7	37,5	76,9	
Палатскі	67,3	19,8	98,2	7,8	62,3	33,4	
Расонскі	81,0	1,3	96,0	11,3	47,9	53,7	
Сенненскі	48,2	2,6	100,9	8,8	31,4	87,2	
Сіроўшчынскі	60,5	1,2	98,1	4,5	35,5	88,5	
Талацкі	56,9	1,1	99,5	6,6	32,5	44,5	
Турчэвіцкі	64,3	8,2	100,0	19,5	32,6	75,1	
Ушанскі	74,7	2,0	95,7	4,7	60,4	55,4	
Чашніцкі	72,2	15,4	100,0	12,7	44,6	66,2	
Гомельская вобласць раёны:	76,7	34,4	100,1	13,4	34,6	52,8	
Буа-Кашалёўскі	69,1	41,7	101,1	8,6	25,1	20,9	
Веткаўскі	87,1	21,8	100,0	4,8	50,0	87,0	
Гомельскі	76,5	12,9	100,0	11,5	31,1	33,0	
Добрушскі	91,0	46,7	108,9	13,5	45,4	62,3	
Жлобінскі	73,1	36,4	100,0	24,5	17,7	46,2	
Журавіцкі	65,2	20,1	99,7	14,1	46,5	73,0	
Кармянскі	76,8	40,5	100,0	27,4	34,9	54,9	
Лоеўскі	83,9	37,4	100,0	21,1	44,7	64,9	
Рагачоўскі	73,0	96,1	98,6	14,2	27,6	57,8	
Рачынскі	67,6	3,7	93,2	14,9	30,5	27,3	
Свяцілавіцкі	81,8	63,1	96,6	6,3	38,9	66,0	
Уваравіцкі	79,3	9,9	100,0	11,2	33,6	54,8	
Перахоўскі	85,7	8,6	100,1	4,5	36,3	47,9	
Чачарскі	72,9	46,6	104,5	6,9	32,5	63,2	
Стрэлніцкі	78,7	20,4	104,1	17,4	27,3	33,6	
Магілёўская вобласць раёны:	64,7	13,9	98,9	12,9	18,7	48,0	
Асіповіцкі	65,8	14,0	100,4	47,4	28,4	63,5	
Бабруйскі	68,7	26,9	100,0	16,9	27,5	30,3	
Бялыніцкі	86,1	25,6	104,4	28,7	19,3	75,8	
Вярэніцкі	59,3	0,6	96,0	18,2	11,9	41,3	
Быхаўскі	58,3	5,4	89,1	8,0	14,8	22,1	
Горакі	80,0	10,2	100,1	24,2	23,9	72,6	
Лёўвінскі	59,4	24,1	100,0	11,4	13,9	53,0	
Кастковіцкі	67,5	36,0	96,3	13,5	12,7	68,6	
Кіраўскі	69,0	43,6	100,5	21,3	11,9	41,1	
Клімавіцкі	66,8	6,2	99,2	12,4	22,9	21,2	
Клічэўскі	61,7	4,6	101,4	6,8	8,4	25,5	
УВАГА: Па Случкамі і Грэскаму раёнах — даныя на 20 верасня 1939 г.							
Гродзенская вобласць раёны:	62,2	19,7	100,0	5,7	23,8	77,7	
Брычэўскі	59,7	0,8	100,0	14,1	12,3	56,1	
Магілёўскі	66,1	7,7	100,3	5,3	17,1	17,2	
Меніслаўскі	56,8	17,6	101,3	5,9	11,2	54,1	
Прайскі	68,0	36,0	100,1	16,4	50,4	45,9	
Хойніцкі	74,7	15,8	100,0	8,4	24,2	44,5	
Чавускі	53,9	13,7	98,2	4,2	18,9	39,1	
Чарыкаўскі	66,1	24,4	93,0	5,5	17,1	18,2	
Чырвонапольскі	57,8	4,3	99,7	13,2	22,6	5,6	
Шклоўскі	58,6	6,9	101,6	6,8	15,8	69,6	
Мінская вобласць раёны:	57,9	12,1	100,2	20,9	22,6	55,9	
Барысаўскі	72,1	12,2	102,6	16,7	36,2	46,3	
Вягонтскі	75,4	0,2	101,2	25,1	33,9	80,6	
Грэскі	43,1	7,4	100,1	20,7	15,6	63,5	
Заслаўскі	52,6	11,6	99,0	16,8	19,5	40,0	
Копыцкі	42,8	30,6	100,0	14,7	12,5	65,1	
Крупскі	54,5	9,7	100,1	11,2	22,4	59,4	
Лагойскі	46,9	20,1	100,6	14,2	10,8	43,2	
Лобанскі	59,3	7,3	100,6	15,3	20,1	61,7	
Мінскі	49,5	25,2	100,0	9,5	18,0	58,6	
Плесчаніцкі	74,6	5,7	101,5	15,4	19,5	62,6	
Пухавіцкі	64,9	5,0	100,1	28,4	26,5	43,2	
Слуцкі	53,9	21,0	97,3	18,7	26,7	66,2	
Смалевіцкі	57,3	17,5	100,2	21,8	26,0	74,1	
Рудзскі	61,2	17,1	100,5	12,2	17,9	23,3	
Старадарожскі	61,4	11,7	100,1	50,6	38,4	29,7	
Старобінскі	59,6	10,8	100,0	40,4	31,6	28,0	
Уззенскі	66,8	13,0	100,2	62,3	25,5	96,4	
Халепніцкі	53,1	2,5	101,4	8,0	40,2	54,6	
Чэравенскі	45,7	7,6	100,0	6,4	17,1	33,6	
Чырвонаслабоцкі	68,8	24,6	102,8	29,5	19,3	69,0	
Дзержынскі	66,1	5,4	100,2	35,2	10,5	47,7	
Палеская вобласць раёны:	66,9	41,3	100,7	24,1	31,9	59,0	
Брагінскі	62,6	51,8	105,8	7,9	34,4	69,2	
Васілевіцкі	74,0	45,0	100,7	24,5	33,7	34,7	
Глуцкі	63,4	47,1	99,7	18,3	25,3	34,0	
Даманавіцкі	63,7	24,1	100,4	21,2	48,0	68,1	
Ельскі	60,5	30,0	97,5	12,7	25,2	33,5	
Жыткавіцкі	58,9	51,4	96,5	51,9	50,7	55,9	
Камярыцкі	71,4	83,0	100,4	28,3	31,6	54,5	
Капатэвіцкі	59,5	21,6	94,4	37,8	33,4	81,7	
Лельчыцкі	68,3	51,4	100,4	49,0	29,8	83,4	
Мазыскі	60,1	23,4	93,6	20,4	19,8	81,1	
Нараўлянскі	76,0	33,0	100,0	14,7	37,2	78,1	
Павыскі	72,4	24,0	106,4	29,5	39,5	63,5	
Петрыкаўскі	56,4	46,3	99,2	46,2	28,4	81,7	
Тураўскі	73,7	49,0	100,2	43,5	44,9	70,0	
Хойніцкі	66,4	61,9	104,0	24,8	24,2	31,8	
Калінкавіцкі	78,5	10,1	99,2	18,7	24,3	91,5	
Скідзьвіцкі	47,3	65,2	99,8	10,5	24,9	23,0	
Усяго па БССР	65,3	12,9	99,3	14,4	27,4	55,8	
Было на 20 верасня 1939 г.	62,2	8,4	96,9	12,2	14,9	61,7	

ВЫДАТНЫ ПАЧЫН ТЭЛЬМАНАЎЦАЎ

Сандальны пах мінскай абуковай фабрыкі імені Тэльмана агітуе ў прырыме. На валучых працесах некалькі людзей. Многія кваліфікаваныя работніцы прывялі ў рады Чырвонай Арміі. Іх трэба замяніць. Пачынаюць пыха спачатку рагу б'юся, ён проста не ведаў з чаго пачынаць. На іх месца пачынаюць прыводзіць выключна мужчыны, работа вельмі складаная. Парышчэўка навічкі зойме мяржа часу.

Трэба вылучаць людзей з паха — рашыў ён, але каго? Ён напамінаў перабраў усіх работчыкаў, затрымаўся на прыводзіць работніцы Ляўчыца: можа яна палізіць. Трэба выправаваць.

Назаўтра, пасля папаронне праведзенай гутаркі, Ляўчыца стала працаваць на допільнай машыне. Спачатку яе рукі былі янчавымі, прапайшоўшы часта авалася, машына спынілася. Але паступова яна асвоілася і зараз паспяхова авалодвае норму для яе, складаным працэсам.

Усё гэта Ляўчыца перазвезла на пельныя машыны з іншых, больш лёгкіх апаратаў работніцы тт. Вол і Таракіна. Яна пачала дасягаць нормы працы ў гэтых стараннасцю, набліжаю

